

УДК 947.6(075.8)
ББК 63.3(4Бел)я73
К666

Друкуеца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета БДПУ,
рэкамендавана секцыяй гуманітарных навук БДПУ
(пратакол № 7 ад 29.03.05)

Рэцензенты:
доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры славянскай гісторыі
і метадалогіі гістарычнай навукі БДПУ А. П. Жытко;
кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры новай і навейшай гісторыі
БДПУ Л. А. Тупік

Корзюк, А. А.
К666 Шляхі фарміравання пазнавальнага інтерэсу вучня ў працэсе вывучэння гісторыі Беларусі ў школе (канец XVIII – пачатак XX ст.) метад. дапам. /
А. А. Корзюк; пад навук. рэд. І. І. Багдановіча. — Мн. : БДПУ, 2005. — 47 с.
У дапаможніку праланаваны разнастайнія тарыянты ўроکаў, змешчаны
праблемныя заданні Даюцца фрагменты з твораў мастацкай літаратуры.
Выкарыстаны вольт вывучэння вяенна-гістарычнага і культурна-гістарычнага
матэрываляў.
Адресуеца студэнтам гістарычнага факультета БДПУ.

УДК 947.6(075.8)
ББК 63.3(4Бел)я73

© Корзюк, А. А., 2005
© ВВЦ БДПУ, 2005

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

А. А. Корзюк


**ШЛЯХІ ФАРМІРАВАННЯ ПАЗНАВАЛЬНАГА
ІНТАРЭСУ ВУЧНЯЎ У ПРАЦЭСЕ
ВЫВУЧЭННЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ШКОЛЕ
(КАНЕЦ XVIII – ПАЧАТАК XX СТ.)**

Метадычны дапаможнік

8991
бібліятэка
БДПУ імя М. Танка

Мінск 2005

в) вывучэнне тэатральна-музычнага мастацтва: работа са схемай (мал.6):



– кароткая харктастыка дзейнасці выдатнага польскага і беларускага кампазітара Ст. Манюшкі.

г) галоўны накірунак развіцця архітэктуры раскрываецца на аснове выканання творчага праблемнага задання:

Вучням дэманструюцца фотаздымкі будынкаў 1 пал. 19 ст., пабудаваных у стылі класіцызму: Гомельскі палац Румянцева, Шчорсаўскі палац Храптовічай, Петрапалаўскі сабор у Гомелі. На падставе ілюстрацый вучні самастойна вылучаюць наступныя рысы класіцызму:

- ✓ перайманне артычных узоруў;
- ✓ сіметрыя і прамалінейнасць;
- ✓ наяўнасць паркавых ансамблёў.

У канцы ўрока сумесна фармулюеца пра важнейшыя дасягненні мастацтва на Беларусі ў 1 пал. 19 ст. і праводзіцца рэфлексія.

Д/з 89.

На восенінскіх канікулах якраз пасля вывучэння дадзенай тэмы мэтазгодна арганізацца экспкурсію для азнаямлення з мастацтвам Беларусі 19 ст. па экспазіцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі і яго філіялаў, або мясцовым краязнаўчым ці мастацкім музеям.

Тэма “Умовы і асаблівасці ўтварэння беларускай нацыі.” (§17)

Магчымы два варыянты арганізацыі ўрока. Пры першым варыянце ўрок з'яўляецца камбінаваным, і ў яго першай частцы праведзіцца азябанне па папярэдній тэмэ “Рабочы рух. Утварэнне сацыял-дэмакратичных арганізацый”. Пры другім варыянце праводзіцца ўрок па вывучэнню новага матэрыялу.

Задачы ўрока пры любым варыянце яго гравізенню вызначаюцца яго светапоглядным зместам, звязаным з вывучэннем паняццяў “этнас, нацыя, нацыянальная самасвядомасць, нацыянальна-выкаленчы рух”. Таму надзвычай важным на ўроці прадстаўляеца праанализаваць прыкметы беларускай нацыі і ўмовы яе ўтварэння ў сярэдзіне 19 ст., вылуччычы асаблівасці дадзенага пракэсу.

З аднаго боку, урок патрабуе дашчата ўзбунню развіцця лагічных умэнняў вучняў, паняцціна-тэрміналагічнага апарату, наяўнасці навыкаў аналізу, паранання, ацнівання гістарычных падзеяў і пракэсаў; з другога – вядзе да іх удасканалення і далейшага развіцця. Правільная арганізацыя работы па

вывучэнню гэтай тэмы будзе спрыяць выхаванию пачуццяў нацыянальнай гіднасці, свядомасці, павагі і пашаны да беларускага народа, сваей Радзімы.

Улічваючы важнасць тэмы і вялікі аб'ём вывучаемага матэрыялу, асноўная частка ўрока прысвячаецца яго вывучэнню:

У пачатку ўрока вывучаецца азначэнне і прыкметы нацыі:

- Разам з настаўнікам вучні складаюць і запісваюць у сышткі лагічную стужку “Этнічныя пракэсы”:

племя → народнасць → нацыя

Затым на падставе блок-схемы «Прыкметы нацыі» фармулюеца азначэнне гэтага паняцця (мал.7).



Нацыя – вялікая, гістарычна склаўшаяся ўстойлівая супольнасць людзей, якая мае агульную тэрыторыю, мову, культуру, сістэму сацыяльна-эканамічных сувязяў, традыцыі і нацыянальную самасвядомасць.

Настаўнік запісвае на дошцы ўмовы фарміравання нацыі:

1. развіцце капіталізму;
2. складванне агульнанацыянальнага рынку;
3. фарміраванне класаў капіталістычнага грамадства;
4. рост нацыянальнай самасвядомасці

Затым ён прапануе вызначыць цяжкасці ў станаўленні беларускай нацыі і асаблівасці яе фарміравання праз аналіз наступных фактав:

1) Гарады ў Беларусі ў XIX - пачатку XX ст. па складу насельніцтва толькі ў нязначнай частцы былі беларускімі (гл. дыяграму на ст. 110 падручніка).

2) У 1897 г. у Пецярбургу жыло больш за 66 тыс. беларусаў, у Маскве — каля 16 тыс., у Мінску — каля 8 тыс., у Гродне — каля 5,4 тыс.